

П. І. Сігеда

МАТЕРНЯЛЫ ДЛЯ ДЫЯЛЕКТНАГА СЛОЎНІКА БРЭСТЧИНЫ

Дыялектны матэрыял, які ўвайшоў у наш слоўнік, быў запісаны ў апошняе гады (пачынаючы з 1963-га) у розных вёсках і раёнах Брэсцкай вобласці. Нам дапамагалі студэнты філалагічнага факультета Брэсцкага педагічнага інстытута. Картатэка ўсяго слоўніка змяшчае каля 10 000 картачак, а гэту работу увайшла толькі адна дзесятая частка усіх слоў. Адабраны, як нам здаецца, найбольш цікавыя слова; тут пададзены слаба даследаваныя батанічныя тэрміны, выклюцнікі, гукапераймальныя слова, бытавая і сельскагаспадарчая лексіка, лексіка рамёстваў і промыслаў, даманалагічная і абрадавая лексіка.

Уесь дыялектны матэрыял падаецца у графічным запісу, прынятym у беларускай дыялекталогіi. Такі запіс, натуральна, не можа перадаць усіх тонкасцей вымаўлення дыялектных слоў. Напрыклад, у некаторых гаворках пац буквой "ю" можа скрывацца альбо дыфтонг [*uⁱ*] (гл.: з *ю* д, в. Радэж Маларыцкага раёна), альбо пярэднє *i*-падобнае "у" (гл.: г *ро м ю т н и к*, в. Трынкі, якое здуцьлася з Брэстам); не абазначана вымаўленне напаўмяккіх зычных: напаўмяккага *r* перад *i* і *ɛ* закрытым у гаворках вёсак Радастава Драгічынскага раёна і Повіць Кобрынскага раёна (гл. слова: *r ɛ - б а, r i z á к, б r ɛ k ɛ*), напаўмяккага *k* перад канчаткам *ɛ* (закрытым) у гаворцы Радастава (гл.: *б а л ý с к ɛ, в é л ɛ*); не размежаваны *ɛ* закрытае і адкрытае ў радастаўскай гаворцы і г. д.

Адлюстравана ў работе толькі адна фанетычная асаблівасць: калі пасля загаловачнага слова ці пасля слова ў кантэксце ў квад-

ратных дужках падаеца знак зычнага гука, то гэта азначае, што гэты зычны ў слове перад "і" ці ётаванай буквой вымаўляеца (чы-таеца) цвёрда.

Калі над словам два націскі, значыць яно вымаўляеца дваяка: а) з націскам на адным складзе, б) з націскам на другім складзе (гл., напрыклад, б р у ш т ё л ь).

Выбухны г азначаеца літарай Г', Г.

У большасці слоўніковых артыкулау падаеца мінімальны кан-тэкст, і толькі ў асобных артыкулах няма кан-тэкста.

Некаторыя слова не маюць поўнага тлумачэння (гл., напрыклад, тлумачэнні тыпу "назва нейкай птушкі", "назва нейкай расліны"), бо не было дастатковых звестак.

Літаратурныя (навуковыя) назвы раслін пададзены так, як яны прыводзяцца ў адпаведным індэксе ў кнізе "Определитель растений Белоруссии", Выдавецтва "Вышэйшая школа", Мінск, 1967.

Скарачэнні назваў вёсак (у дужках — назва раёна): Б. — Ба-
сіячы (Кобрынскі), В. — Вулька (цяпер злучылася з Брэстам), Д. —
Дывін (Кобрынскі), К. — Кругель (Камянецкі), Кл. — Клецішча
(Кобрынскі), М. — Мельнікі (Маларыцкі), Мот. — Моталь (Іванаў-
скі), Мош. — Мошавічы (Бярозаўскі), Н. — Навасёлкі (Камянец-
кі), НП. — Новая Папіна (Драгічынскі), П. — Павішце (Кобрынскі),
Пуг. — Пугачова (Брэсцкі), Р. — Радастава (Драгічынскі), Рд. —
Радзек (Маларыцкі), С. — Сялец (Кобрынскі), От. — Отрадаеч
(Брэсцкі), Т. — Татарнавічы (Драгічынскі), Тр. — Трышын (ця-
пер гэтая вёска злучылася з Брэстам), Ш. — Шумакі (Брэсцкі).

Іншыя скарачэнні: адс. л. — адзіночны ліх, бат. — батаніч-
ны тэрмін, безас. — безасабовы, выкл. — выклічнік, гукаперайм.
— гукапераймальнае слова, дзеепрым. — дзеепрыметнік, дзеясл. —
дзеяслоу, дзіцяч. — з дзіцячай лексікі, к. — жаночы род, карт.

-- жартоўнае слова, заал. -- заалагічнае, зак. -- закончанае трыванне, зборн. -- зборны назоўнік, злучн. -- злучнік, зневаж. -- зневажальнае, кулінарн. -- кулінарны тэрмін, м. -- мужчынскі род, малод. -- ужываеща ў мове малодшага пакалення, міф. -- міфічнае, мн. л. -- множны лік, н. -- някі род, наз. скл. -- назоўны склон, незак. -- незакончанае трыванне, нязм. -- нязменнае слова, павеліч. -- павелічальнае слова, паляўніч. -- паляўнічае, памяшаніе. -- памяшанальнае слова, прым. -- прыметнік, прысл. -- прыслоўе, рэдк. -- рэдка ўжывальнае, рэліг. -- рэлігійнае, с.-г. -- сельскагаспадарчы тэрмін, сталярн. -- сталярная справа, стар. -- ужываеща ў мове старэйшага пакалення, толькі адз. -- толькі адзіночны лік, толькі мн. -- толькі множны лік, у зн. -- у значенні, устар. -- устарэлае, фам. -- фамільярнае, фраз. -- фразеалагізм, часц. -- часціца, эўф. -- эўфемізм.

АВО прысл. Тут. Аво гá і яво гá. Р. ("Тут літара "а" і вось тут літара "а". Так мяне папраулялі вучні, калі я рабіу свае запісы.— П. С.).

АБЫЯКНЫ прым. Неахайны. С тóго дáтькы сміáлыся, бо він абыякны (неахайный). Рд.

А ГН-ЛЯ! (з асаблівай інтэнсіўнай і з пабочным націскам на другім складзе) выкл. Вокліч, якім падгандяюць гусей. Р.

А ГЫШЬШЬ! А ГЫШЬШЬ! А ГЫШЬШЯ-А-А! выкл. Так адганяюць курэй і куранят. Р.

АЛЭ! часц. 1. Няўжо?! (перапытанне са здэіуленнем). -- Чула? Марія вродыла хлопчыя. -- Алэ! Рд. АЛЭ-Э? Р. 2. Так (сцвярджэнне з адценнем здэіуленння). -- Каз, ты, бабо, хутко вірэш. — Алэ!